

Звяздоўскі «дэсант» прызямліўся... на востраў Зыслаў



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Усё жыццё выпісваю «Звязду», — прызналася Марыя Арцёмаўна. — Некалькі выданняў выпісвала, але «Звязда» — самая лепшая. Нават прыяцельку сагітавала пасябраваць з газетай. Там на ўсе пытанні ёсць адказы, журналісты пішуць на розныя тэмы. Яшчэ мой бацька «Звязду» выпісваў! Памятаю, як аднойчы адшукалі ў яго нумары газеты за 1940-я гады, якія сёння захоўваюцца ў нашым музеі.

Як падкрэсліў **начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Любанскага райвыканкама Васіль КАТКАВЕЦ**, са «Звяздой» Любаншчыну звязвае даўняе сяброўства. «І не толькі таму, што ў гады вайны тут размяшчалася падпольная рэдакцыя, — кажа ён. — На працягу свайго існавання «Звязда» асвятляла падзеі, якія адбываліся ў раёне, пісала пра людзей, якія праславілі свой край. І сёння газета — наш галоўны інфармацыйны партнёр».

Урэчча, Калінаўка, Сосны, Нежын, Камуна... — здаецца, няма такой вёскі

на Любаншчыне, пра якую не ведае **мясцовы краянавец і гісторык Анатоль ВЯЛІЧКА**. Пакуль ехалі ў вёску Дварэц, дзе выдавалася партызанская «Звязда», ён расказаў пра асаблівасці кожнага населенага пункта, які праязджалі; людзей, што праславілі сваю малую радзіму. Не забыўся, вядома, і пра тое, калі сюды прыехаў Янка Купала — менавіта гэтыя краявіды і праца людзей натхнілі песняра на яго знакамітую «Над ракой Арэсай». Дарэчы, упершыню паэма была надрукавана ў «Звяздзе».

У Дварцы, дзе ў студзені 1943 года быў адноўлены выпуск падпольнай «Звязды», нас чакалі мясцовыя жыхары. Павітацца з супрацоўніка-

пасля вайны ў знак удзячнасці дзяржава пабудавала ёй новую хату. На гэтых сценах акурат перад Днём друку ў 1975 годзе і з'явілася мемарыяльная шыльда, якая сведчыць, што тут выдавалася партызанская «Звязда».

У Дварцы згадалі і тых, хто выдаваў падпольную «Звязду». Анатоль Вялічка расказаў пра той перыяд у вершах:

*У Любанскім краі — вёска Дварэц.
У ляску, дзе Арэса-рака.
У гады ліхалецця прытулкам
Стала ты для газеты «Звязда».*

*Тут Барашкаў — нястомны рэдактар,
Рэдагуе і правіць лісты.
Каб у тэрмін народу данесці
Весткі з фронту радзімай Масквы.*



Фота Марыны БЕГУНЮКОВАЙ

мі «Звязды» выйшла і гаспадыня хаты, дзе вісіць шыльда, якая сведчыць аб подзвігу нашых папярэднікаў, Лідзія Бубіч. Прыйшоў на сустрэчу — дакладней, пад'ехаў — і сын былой гаспадыні, Марфы Мігун, якая дала свае пакоі для падпольнай тыпаграфіі. За гэта ўжо

*Так з Дварца, з хаты Марфы Мігун,
Слова прайды надзейна «страляла».
«Біце злыднюў-фашыстаў штодня», —
У краі родным «Звязда» заклікала.*

Вераніка КАНЮТА.
kanyuta@zviazda.by

Любанскі раён.

■ Зорка інтэрнэту

«КАМПОТЫ ВАРУ САМ»

Слесар са Слуцка расказвае ў інтэрнэце пра жыццё простага вясковага чалавека і спадзяецца знайсці «палавінку»

У сацыяльных сетках людзі звычайна хочуць здавацца лепшымі, чым ёсць на самай справе. Суцэльныя карцінкі прыгожага жыцця. Слесар са Слуцка **Міхаіл ГАРДЗЕЙЧЫК** вырашыў пайсці насуперак шаблонам і завёў Інстаграм «простага вясковага чалавека». Ніякага гламуру — случчанін дзеліцца фотаздымкамі прыроды, сваіх «ссабоек» і ўраджаю з агарода.



Міхаілу 28 гадоў. Раней працаваў і трактарыстам, і аператарам кацельнай. Цяпер уладкаваўся слесарам у ЖКГ. Амаль увесь вольны час мужчына прысвечвае агароду.

— Вырошчваю бульбу, агуркі, памідоры, цыбулю. Тое, што і ўсе. У нас з бацькамі агульнае лецішча. Ці вялікі агарод? Для сябе хапае, — расказвае Міхаіл.

Ён сам варыць кампоты і варэнне, соліць агуркі. Пра што і расказвае на сваёй старонцы. «Я ўсё жыццё ў гэтай вясковай сферы, — усміхаецца ён, калі здзіўляемся такой гаспадарлівасці. — Бабуля, бацькі рабіць нарыхтоўкі навучылі».

Мяркуючы па Інстаграме мужчыны, ён шмат гатуе. І не толькі макарону і бутэрброды. Міхаіл смажыць кабачкі, умее запякаць труса і качку.

— Трусікаў самі гадуем, купляць дарага, — заўважае суразмоўнік. — Я асабліва не гартую часопісы, не шукаю рэцэпты. Тое сам прыдумую, тое і гатую.

Зарэгістраваў у Інстаграме Міхаілу падказаў стрыечны брат. Случчанін прызнаецца: з дапамогай інтэрнэту спадзяецца пазнаёміцца з дзяўчынай.

— Шукаю такую, як я, — простую. Гаспадыню.

— І што, складана знайсці?

— Шчыра скажу, я яшчэ такіх не сустракаў. Можна, не там шукаю? (Смяецца) Знаёміцца ўжывую часу няма. Гэта трэба хадзіць кудысьці — у клуб, на канцэрт. Не на вуліцы ж знаёміцца. Дый цяпер у інтэрнэце ўсё сядзяць.

На адным з фота Міхаіл трымае букет рамонкаў. «Дару ўсім дзяўчатам», — стаіць подпіс. «Рамонкі проста былі пад рукой. А так у мяне на лецішчы шмат кветак», — запэўнівае халасцяк.

Случчанін любіць фатаграфавачы прыроду. На работу ён ездзіць на вела-сіпедзе, таму яму часта ўдаецца падлавіць прыгожыя кадры.

Пасля таго як акаўнт Міхаіла заўважылі СМІ, колькасць яго падпісчыкаў вырасла ў дзесяці разоў. Цяпер за жыццём случчаніна сочаць амаль 1,2 тысячы чалавек. Відаць, падкупляе шчырасць і прастата мужчыны.

А Міхаіл цяпер думае, як зрабіць сваю старонку ў інтэрнэце яшчэ цікавейшай. Складае план фота кожны дзень, каб не выкладаць адно і тое ж. Збіраецца навучыцца здымаць відэа. І набыць новы тэлефон, з больш якаснай камерай.

Наталія ЛУБНЕУСКАЯ.
lubneuskaya@zviazda.by

■ Здарэнне

У СТАЛІЦЫ ГАДЗЮКА ЎКУСІЛА ХЛОПЧЫКА

Мінскія ратавальнікі адлавілі гадзюку ў мікрараёне Каменная Горка. Дагэтуль яна паспела ўкусіць 10-гадовага хлопчыка. Здарэнне адбылося ў двары дома па вуліцы Кунцаўшчына. Змяя знаходзілася каля пад'езда, яна прыцягнула ўвагу дзяцей. Калі адзін з іх працягнуў да яе руку, тая ўкусіла. Гэта ўжо другі выпадак за тыдзень, калі ў сталіцы фіксуецца здарэнні з гадзюкамі. Да гэтага ратавальнікі дасталі паўзуна з газавай пліты ў кватэры па вуліцы Ландэра.

Міністэрства па надзвычайных сітуацыях у выпадку, калі давялося ўбачыць змяю, рэкамендуе не спрабаваць яе злавіць і не рабіць рэзкіх рухаў. Гадзюка звычайная — ядавітая змяя, якая жыве ў беларускіх лясах. У сувязі з тым, што клімат мяняецца, яна можа апынуцца ў горадзе. Змяя амаль ніколі не нападае на чалавека першай, таму пры сустрэчы не варта спрабаваць яе злавіць або прыціснуць да зямлі. Гэта адносіцца і да дарослых асобін, і да дзіцянят, якія толькі вылучыліся з яйка: яны аднолькава ядавітыя. Нельга рабіць рэзкіх рухаў і правакаваць змяю да нападения. МНС раіць даць змяі адпаўзці і не забіваць яе. Калі змяя сапаўзла ў дом, нельга лавіць яе самастойна. Трэба пакінуць памяшканне, папярэдзіць родных і суседзяў і паведаміць аб здарэнні ратавальнікам па тэлефоне МНС 112. Калі ўсё ж такі не ўдалося пазбегнуць укусу, неабходна выклікаць

■ Надвор'е

Спёка вернецца ў канцы тыдня, дажджы — таксама

На гэтым тыдні сіноптыкі зноў прагназуюць у Беларусі цёплае надвор'е. Пра гэта паведамляюць у Рэспубліканскім цэнтры па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя **Мінпрыроды**. У другой палове тыдня тэмпература паветра днём у асобных рэгіёнах будзе перавальваць за +30 °С.

На пачатку тыдня ўмовы надвор'я на тэрыторыі краіны будзе дыктаваць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Чакаецца пераменная воблачнасць, без ападкаў. Ноччу і ранкам у асобных раёнах магчымы непрацяглыя слабыя туманы. Сёння, у аўторак, тэмпература паветра ноччу складзе 8—14 градусаў цяпла, па паўднёвым усходзе — да плюс 16. Днём слупок тэрмометра падымецца да 21—27 градусаў вышэй за нуль. Падобнае надвор'е будзе і ў сераду: ноччу 9—16 вышэй за нуль, днём — 23—29 цяпла.

Пасля гэтага пад уплывам высокага атмасфернага ціску з тэрыторыі Заходняй Еўропы пачнуць змяшчацца малаактыўныя атмасферныя фронты, якія прынясуць больш цёплыя і вільготныя паветраныя масы. У асобных раёнах пройдуць кароткачасовыя дажджы, магчымы навалніцы. Ноччу і ранкам чакаецца слабы туман. Тэмпература паветра ў чацвер ноччу складзе 13—18 вышэй за нуль, удзень слупок тэрмометра падымецца да 23—29 градусаў, а па поўдні краіны — да 30—31. У пятніцу ноччу будзе 11—19 цяпла, удзень — 14—29, а па поўдні да плюс 30—32.

Паводле папярэдніх прагнозаў, аналагічнае надвор'е захаваецца і на выхадныя. У суботу пераважна ў паўночна-заходніх раёнах краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы і навалніцы. Ноччу і ранкам чакаецца слабы туман. Тэмпература паветра ўначы складзе 13—20 градусаў вышэй за нуль, удзень — 25—32. У нядзелю ноччу па захадзе, а днём па большай часці тэрыторыі краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах чакаюцца навалніцы. Ноччу і ранкам слабы туман. Тэмпература паветра ў цёмны час сутак будзе 14—21 градусаў вышэй за нуль, удзень — 24—29 цяпла, а па ўсходзе Беларусі — 30—32 са знакам «плюс».

Яраслаў ЛЫСКАВЕЦ. lyskavets@zviazda.by

Пры сустрэчы з ёй — ніякіх рэзкіх рухаў

У першыя 10—15 хвілін пасля ўкусу выціснуць яд з ранкі — **высмактваць яго не рэкамендуецца**. Прапануецца таксама прамыць месца ўкусу перакісам вадароду альбо вадой з мылам, апрацаваць краі раны антысептыкам. Рэкамендуецца піць вялікую колькасць вадкасці.

Сяргей РАСОЛЬКА.
rs@zviazda.by



Центр
Промышленной
Оценки

- Организация аукционов
- Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении аукциона

Организатор аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец

ОАО «Пинагрузсервис», г. Пинск, ул. Рокоссовского, д. 2

Предмет аукциона

Наименование

Общая площадь

Инвентарный номер

Адрес

Квартира №3

61,2 кв. м

130/С-40558

Брестская обл., г. Пинск, ул. Ровецкая, 8-3

Начальная цена без НДС 20 % – 66 900,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYN) перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллаторная, 11 БИК BLBBVY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время проведения аукциона

20.09.2017 в 11.00 по адресу: г. Пинск, ул. Рокоссовского, д. 2, ОАО «Пинагрузсервис»

Дата и время окончания приема документов

18.09.2017 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42.
Email: auction@cpo.by